

„Наперад!“, „За мной!“, „За Радзіму! За Сталіна!“ — дзясяткі крывавых, прымітыўных баявых воклічаў рэхам адгукаюца ў памяці. Кіно і літаратура, ад вайны германскай да грамадзянскай, ад фінскай да аўганскаў — чаргавалі велічныя камандзірскія прамовы з панурым хорам тых, што ідуць на съмерць. „*Morituri te salutant!*“ — казалі калісьці рымскія гладыятары свайму імпэратару, ідучы ў бойку. „Тыя, што ідуць на съмерць, вітаюць цябе!“

Зъмяняліся часы, не зъмяніліся людзі. Імем тырана на вуснах яны прамаўлялі вітальнае слова богу вайны. Тыя, хто выжыў, упарта цягнуць гэтыя воклічи з крывавай мінуўшчыны ў наша сёньняшнія жыцьцё, спадзеючыся павярнуць кола гісторыі, з надзеяй на выпадковы посыпех.

Выклічнік „Ура!“ як баявы вокліч войскаў пры атацы чуўся скрэзь, дзе ступала нага расейскага жаўнера — у Вугоршчыне, Чэхаславаччыне, Польшчы, у Аўгустыністане і Чачэні...

„Ура! — мы крычалі пры ращучай атацы з энтузіязмам, горача!“ — кажа знаёмы вэтэрэн. „Крычалі ад страху альбо каб надаць болей съмесьці і ўпэўненасці!“ — прызнаецца ягоны сябра. Ад трэцяга ардэнаносца можна пачуць, што і ў першым, і ў другім выпадку слова гэта крычыцца як мага долей, пакуль хапае паветра. Таму ў асноўным чуецца толькі працяглае „А-а-а-а!“ — крик, які крычыцца зь любой нагоды.

## Усходнік

### Уладзімер Арлоў

Тлумачальны слоўнік беларускае мовы паведамляе, што *ўсходнік* — гэта студэнт альбо навуковец, які займаецца *ўсходазнаўствам*. Але дастаткова пацікавіцца, хто такі *ўсходнік*, у першага сустрэчнага, каб пераканацца, што ў съядомасці беларусаў гэтае слова мае зусім іншы сэнс.

*Усходнік* — гэта ніякі не навуковец і не жыхар нейкага экзатычнага *ўсходу*, а наш брат-беларус, якому выпала жыць у той частцы краіны, што пасля Рыскай дамовы 1921 году апынулася пад саветамі.

Беларусы, што жылі недалёка ад мяжы, але ўжо з другога ейнага боку, бачылі, як *ўсходнікі* аралі калгасную зямлю трактарамі, выходзілі на палеткі прыбраныя, як на съвята, і часта, павярнуўшыся ў той бок, куды сядзе сонца, нібы па камандзе заводзілі песню пад гармонік.

Знаходзілася німала тых, хто пазіраў на гэцкае бесклапотнае жыцьцё з зайздрасцю і таксама хацеў зрабіцца *ўсходнікам*. Але нікога з тых, хто ўначы пераходзіў мяжу, сваякі ўжо ня бачылі — ні на трактары, ні з гармонікам, ні наагул.

Пасля верасеня 1939 году ўсе беларусы апынуліся ў адной дзяржаве, і хутка сталася зразумелым, хто замаўляў песні пра калгаснае щасціце.

Слова „*ўсходнік*“ зрабілася амаль што сынонімам чалавека незаможнага, а часам і проста галіка. Але бытлі і *ўсходнікі* іншага кшталту: прысланыя з цэнтру чэкісты, міліцыянты, кіраунікі рознага калібра. Стаяленьне да такіх *ўсходнікаў* нярэдка ўвасаблялася ў кулі, якая помсыціла за дэпартаваных сваякоў, за разрабаваную падаткамі гаспадарку, за зьняважаную нацыянальную годнасць.

З часам выразны падзел грамадзтва на *ўсходнікаў* і *заходнікаў* зьнівэляваўся. Але напрыканцы XX стагодзьдзя ўлады вырашылі нагадаць, хто ёсьць хто. Да 60-годзьдзя гэтак званага вызвольнага паходу Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь краіну абклейлі плякатамі, на якіх насельніцтва радасна

вітала вызваліцеляў з усходу. Каб радасьць была яшчэ мацнейшаю, усходнікі, што цалаваліся на плякатах з заходнебеларускімі братамі, не скідалі каскаў ды моцна трымалі вінтоўкі.

## Футбол

### *Віталь Цыганкоў*

Футбол і палітыка — дэзве рэчы, у якіх разъбираюца ўсе бяз вынітку. Футбалістаў, як і палітыкаў, зачята крытыкуюць людзі, якія самі ня могуць, вобразна кажучы, патрапіць па мячы. „Ты куды б'еш?“, „Ну што гэта за пас?“ і гэтак далей.

Па-ангельску *foot* — нога, а *ball* — мяч. Футбол быў і застаецца ў Беларусі самым масавым і папулярным відам спорту, хоць тут у нас няма такіх выдатных посьпехаў, як, напрыклад, у гандболе, цяжкай атлетыцы ці гімнастыцы. Дый беларускія заўзятары ніколі не вылучаліся такой адданасцю і фанатызмам, як грузінскія альбо ўкраінскія. Нават у 1982 годзе трывуны сталічнага стадыёну „Дынама“ не былі запоўненыя, хоць у тым годзе менскае „Дынама“ стала чэмпіёнам СССР.

У сярэдзіне 80-ых міліцыянты на стадыёне адбіralі ў маладых людзей бэзсэсераўскія сцягі, як цяпер адбіраюць бел-чырвона-белыя. Беларуская міліцыя ўвогуле вылучалася нейкай асабліва тыповай для беларусаў строгасцю. Міліцыант мог — на стадыёне! — зрабіць заувагу альбо нават затрымаць заўзятараў, якія, на ягоную думку, занадта горача выяўлялі свае эмоцыі.

У пачатку 90-ых у юных фанатаў, далёкіх ад нацыяналізму пэтэвэшнікаў і школьнікаў, галоўным поклічам стала „Жыве Беларусь!“, якое яны пачалі скандаваць замест „Дынама—Мінск“. А галоўным і, на жаль, адзінкам зорным часам беларускага футболу можна назваць перамогу нацыянальнай зборнай над чарадзеямі гэтай гульні галяндцамі — адзін-нуль. Зрэшты, я ж казаў: кожны думае, што ён разъбираецца ў футболе і палітыцы...

## Фуфайка

### *Антаніна Хатэнка*

Некалі па заходнебеларускіх вёсках кабеты фарсілі ў плюшавіках, аздобленых футравымі манто.

Шляхетна плыла мая матуля па вуліцы — як пава. А на стрэчу ёй — гэткія ж упэўненые, годныя сляянкі-пані. І нікому было няўсям, што найлепей маладзіцы ў дзецюку, на думку новай улады, пасуе *фуфайка*. Гэткая цёплая, зручная, без фасонаў і выкрутасаў, — адноўкавая на ўсіх *фуфайка*. Апранаха, што вызывае ад комплексаў і прэтэнзіяў. Універсальная прыдумка новага ладу.

Здаецца, не засталося па вёсках і мястэчках людзіны, што ня ўлезла б, як у ракавіну, у *фуфайку*. У *фуфайцы* настаўнік або аграном — ужо не гнілая інтэлігенцыя, а паўнапраўны „член общасці“. *Фуфайка* — як візытоўка ў „съветлае будушчае“...

*Фуфайка* ганарыста ўскараскалася нават на дзіцячыя плечы. Нібыта прырасла да беларускага нацыянальнага паставы. І ўрэшце — відочна стала праява нашае маўклівае пакоры. *Фуфайка* дзе трэба — прыгорбіла, дзе належыць — прыхавала гордасць стану.